

**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**Факультет прикладной математики и информатики**

**Кафедра компьютерных технологий и систем**

**Аннотация к дипломной работе**

**АЛГОРИТМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ  
ОДНОЙ ЗАДАЧИ ДРОБНО-ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ.**

**Горбач Даниил Дмитриевич**

**Научный руководитель – доцент кафедры КТС, канд. физ.-мат. наук  
Пилипчук Л. А.**

**Минск, 2020**

## **РЕФЕРАТ**

Дипломная работа, 47 стр., 3 рис., 1 прил., 5 источников.

**Ключевые слова:** ЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ, ДЕКОМПОЗИЦИЯ, ДРОБНО-ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ, МАТРИЦА ИНЦИДЕНТНОСТИ ГРАФА, ОБОБЩЕННАЯ СЕТЬ, ОПОРА, ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ВЕКТОРЫ.

**Объект исследования** — основные математические модели дробно-линейного программирования, методы декомпозиции линейных систем специального вида, алгоритмы декомпозиции линейных систем.

**Методы исследования** — изучение и анализ тематической научной литературы, методы линейной алгебры.

**Цель работы** — описание моделей и методов численного решения задач дробно-линейного программирования, программная реализация средствами Wolfram Mathematica алгоритмов декомпозиции линейных систем.

**Результат работы** — описаны модели и методы численного решения задач дробно-линейного программирования, средствами Wolfram Mathematica разработан алгоритм декомпозиции линейных систем.

## РЭФЕРАТ

Дыпломная праца, 47 стар., 3 мал., 1 прыл., 5 крыніц.

**Ключавыя слова:** ЛІНЕЙНАЙ СІСТЭМЫ,  
ДЕКОМПОЗИЦІЯ, ДРОБАВЫХ-ЛІНЕЙНАГА  
ПРАГРАМАВАННЯ, МАТРЫЦА ИНЦІДЕНТНОСТИ ГРАФА,  
АБАГУЛЬНЕННЕ СЕТКА, АПОРА, ХАРАКТАРЫСТЫЧНЫХ  
ВЕКТАР.

**Аб'ект даследавання** - асноўныя матэматычныя мадэлі дробава-лінейнага праграмавання, метады декомпозиции лінейных сістэм спецыяльнага віду, алгарытмы декомпозиции лінейных сістэм.

**Метады даследавання** - вывучэнне і аналіз тэматычнай навуковай літаратуры, метады лінейнай алгебры.

**Мэта работы** - апісанне мадэляў і метадаў колькаснага рашэння задач дробава-лінейнага праграмавання, праграмная рэалізацыя сродкамі Wolfram Mathematica алгарытмаў декомпозиции лінейных сістэм.

**Вынік працы** - апісаны мадэлі і метады колькаснага рашэння задач дробава-лінейнага праграмавання, сродкамі Wolfram Mathematica распрацаваны алгарытм декомпозиции лінейных сістэм.

## ABSTRACT

Graduate work, 47 p., 3 pic., 1 appendix., 5 sources.

**Keywords:** LINEAR SYSTEMS, DECOMPOSITION, FRACTIONAL-LINEAR PROGRAMMING, GRAPH INCIDENCE MATRIX, GENERALIZED NETWORK, SUPPORT, CHARACTERISTIC VECTORS.

**The object of study**= the basic mathematical models of linear-fractional programming, methods of decomposition of linear systems of a special kind, decomposition algorithms of linear systems.

**Research methods** - the study and analysis of thematic scientific literature, methods of linear algebra.

**The purpose of the work**is a description of models and methods for the numerical solution of linear-fractional programming problems, software implementation of linear decomposition algorithms by Wolfram Mathematica.

**The result of the work** - models and methods for the numerical solution of linear-fractional programming problems are described; using Wolfram Mathematica, an algorithm for the decomposition of linear systems is developed.